

пашырыла прафесійны дыяпазон аператара-пастаноўшчыка Паўла Зубрыцкага і мастацкія вартасці кінатвора. Да таго ж дэкарацыі эканомілі час і сродкі. Усё гэта спрацавала на поспех.

А поспех быў вялікі. Многія крытыкі адзначалі, што фільм – самая вялікая з'ява ў беларускім кінематографе за апошнія дзесяцігоддзі. Ён атрымаў гран-пры на VII Фестывалі беларускіх фільмаў у Брэсце, XIII Бярдзянскім міжнародным кінафестывалі (2010), прыз кінафестываля "Залаты віязь".

На жаль, "Ваўкі" – адзіны поўнаметражны фільм у творчасці кінарэжысёра Аляксандра Колбышава. Яго не стала на 52-м годзе жыцця. Пайшлі з жыцця акцёр Андрэй Панін і сцэнарыст Аляксандр Чакмянёў, але ў нашай памяці застанецца іх таленавітая праца, што выклікае самыя шчырыя эмоцыі.

Наталля СЦЯЖКО,
кандыдат мастацтвазнаўства.

Аўтар ахвяруе ганарап на развіццё часопіса.

Мастацтва ў кантыэксле часу

МАСТАЦКАЕ АСЭНСАВАННЕ ПРАСТОРЫ ШТОДЗЁННАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ ЛЮДМІЛЫ ШЧАМЯЛЁВАЙ

УДК 75.041/043:75.071.1(476)"198/20"Щемелёва Л.

У артыкуле раскрываюцца вобразна-мастацкія дамінанты творчасці беларускай мастачкі Л. Шчамялёвой. Аўтар выяўляе ў творах яе жывапісу асаблівасці мастацкага асэнсавання прасторы штодзённасці, раскрывае яго вобразна-асацыятыўныя сувязі, што ўзнікаюць на аснове прынцыпу сімультаннасці.

This article reveals figurative and artistic dominants of the creative work of modern Belarusian artist L. Schamialiova. In the works of painting created by L. Schamialiova, the author of the article identifies the features of artistic understanding of the space of everyday life, reveals his figurative and associative connections that arise on the basis of the principle of simultaneity.

Асэнсаванне прасторы штодзённасці ў якасці мастацкай з'явы, што валодае несумненнімі вобразна-асацыятыўнымі сувязямі, адлюстравана ў творчасці такіх прызнаных майстроў жывапісу, як Джарджонэ, Ян Вермеер, Ян Мінсэ Маленар, Джудзіт Лейстэр, Элізабет Вікі-Лебрэн і многіх іншых аўтараў. У філасофска-культуралагічным аспекте прастора штодзённасці часта разглядаецца ў якасці прасторава-часавага кантынуума, звязанага з дамашнім жыццём творча адоранага чалавека, які асэнсоўвае свет праз мастацтва [1; 2].

На працягу XIV – першай паловы XIX ст. з усіх гістарычных сформіраваных форм спасціжэння феномена быцця (рэлігія, філософія, навука, мастацтва) менавіта творчасць заставалася для жанчын самым даступным спосабам спазнання навакольнага свету. Любая творчая актыўнасць жанчын (малеванне, вышыванне, музіцыраванне) давала магчымасць раскрыць для асяроддзя багацце свайго ўнутранага свету, задаволіць эмацыйныя патрэбы па-мастацку адоранай асобы.

У шэрагу паўсядзённых хатніх спраў была свая патаемная прыгажосць, "малы свет" служыў невычэрпнай крыніцай натхнення для многіх жанчын-мастачак XVII – XX стст. і выклікае творчы ўздым у сучасніц. Прыкладам мастацкага асэнсавання прасторы штодзённасці і яго наступнага ўвасаблення ў жывапісе з'яўляецца творчасць сучаснай беларускай мастачкі Людмілы Шчамялёвой (нар. у 1960 г.).

Да пачатку XX ст. прастора штодзённасці разглядалася як часавы кантынуум, які мае досьць спакойны жыццёвы рытм. Яскравым узорам stillevon – "застылага жыцця" – служаць нацыяноморты галандскіх мастачак XVII ст. [3]. У працэсе мастацкай творчасці ў прасторы штодзённасці жанчыны стваралі аб'екты, якія маюць практычнае выкарыстанне – карціны для ўпрыгожання інтэр'ера, хатніе начынне (напрыклад, ручны роспіс фарфору), вышыўкі. У адпаведнасці з узроўнем мастацкай адукцыі і навыкамі творчай дзейнасці жанчына стварала "асяроддзе разумення мастацтва" (тэрмін доктара мастацтвазнаўства М. Германа) [4, с. 5]. На думку нямецкага гісторыка мастацтва М. Фрыдлендэра, шэдэўры, створаныя майстрамі мастацтва, выклікалі захапленне ў іх сучаснікаў і абуджвалі цікавасць да жывапісу [5].

У творчасці сучасных беларускіх мастачак таксама выявілася цікавасць да штодзённасці. У працах А. Аракчэевай ("Калядкі"), А. Замай ("Ландышы"), Н. Міронавай ("Рабіна", "Залатая восень") хатняя прастора традыцыйна раскрываецца як свет утульнасці і эмацыйнага спакою (stilleven). Па звестках мастацкай інтэрнэт-галерэі "Беларт" (Беларускі саюз мастакоў), многія з гэтых твораў ужо выкуплены, а значыць, яны запатрабаваны ў гледача.

Прастора штодзённасці, абліянаваная ў працах Л. Шчамялёвой ("Канец святла", "Канец дынастыі Мін", "Сцеражыся!" і інш.), валодае ярка выяўленай падзеянасцю, своеасаблівым эмацый-



Людміла Шчамялёва. *Канец святла*. 2014 г. Палатно, алей. Карцінна галерэя "Беларт".

ным драйвам, што прыкметна вылучае вобразна-эмакыйную сферу яе творчасці сярод іншых сучасных аўтараў. Адзначым, што паняцце *драйв* актыўна выкарыстоўваецца ў сучаснай музыцы, асабліва джазавай, пазначаючы энергічны рух меладычных і гарманічных ліній, актыўную ритмічную пульсацыю, якія выкліканы ўнутраным эмакийным імпульсам. У сучасным жывапісе названае паняцце магчыма выявіць праз множнасць вобразна-сэнсавых сувязей, свабоду судакранання сэнсавых кропак карціны, асаблівасці іх узаемадзеяння. Раствумачым гэты тэзіс праз кантэкстуальны аналіз шэрагу прац, створаных беларускай мастачкай Л. Шчамялёвой.

У яе творчасці мастацкае асэнсаванне прасторы штодзённасці выяўляецца адначасова драйвам і гумарыстычным кантэкстам. У працах музыку і жывапіс збліжае "падвойная" гульня называў, якая тлумачыць змястоўнасць намалёванага на карціне ў прымым і пераносным сэнсе. Адсюль таксама ўзнікае энергічнае ўнутранае развіццё вобразна-асацыятыўных сувязей, якія дапаўняюць і развіваюць сюжэт у працэсе актыўнага глядацкага ўспрымання.

Для перадачы ў кампазіцыі складаных психалагічных працэсаў, звязаных з раптоўнай высокайн-

тэнсіўнай падзеяннасцю ў звыклай хатній прасторы, мастачка актыўна выкарыстоўвае прыём сімультаннасці (лац. *simul* 'аднамомантавы') [6]. Менавіта праз сімультаннасць яна раскрывае сцісканне ў часе ("гранічная часавая канцэнтрацыя" па М. Пятрову) некаторых адносна звязаных паміж сабой падзеяй [6]. Яны ўзаемадзеянічаюць у працэсе актыўнага глядацкага ўспрымання, што суадносіць паміж сабой своеасаблівия "часавыя адрезкі", звязаныя з адной і той жа выяўленай падзеяй.

Напрыклад, у вобразна-асацыятыўнай прасторы карціны "Канец святла" (2014) азначаная падзея адбываецца ў прымым і пераносным сэнсе – рэзкае спыненне электразабеспячэння пад'езда выкліканы дзеяннемі электрыка. Аднак гэты паўсядзённы для гарадскога жыцця момант раптоўна пачынаецца таму, што невядомая мілая кабета з сабачкам, які таксама падобны да ката, адцягнула ўвагу электрыка, і ён падае з лесвіцы ў момант падлучэння правадоў. Пры гэтым уважаблены на карціне сюжэт усё ж такі дваісты па сваіх незразумелых прычынна-следчых сувязях: для "канца святла" першасныя дзеянні электрыка ці недарэчная цікаўнасць дамы? Менавіта гэтая нявысветленасць прычынна-следчых сувязяў, якую наўмысна стварыла мастачка, прымушае гледача прыдумляць далейшае развіццё сюжэта, зыходзячы з уласнага жыццёвага вопыту.



Людміла Шчамялёва. *Канец дынастыі Miñ*. 2007 г. Палатно, алей. Карцінна галерэя "Беларт".



Людміла Шчамялёва. Сцеражыся! 2016 г. Палатно, алей.
Карцінная галерэя "Беларт".

Людміла Шчамялёва выкарыстоўвае сімультанныасць для рэпрэзентацыі хуткай паслядоўнасці ўзаемазвязаных дзеянняў. Раствумачым на прыкладзе карціны "Канец дынастыі Мін" (2007). Тут адначасова разгортваецца некалькі дзеянняў: кот скідае са стала вазу з кветкай ружы; гіне кветка, што падае на падлогу; разбіваецца, на думку мастачкі, аслівія каштоўная старадаўняя ваза дынастыі Мін (1368 – 1644), якая перажыла шматлікія гістарычныя катаклізмы, але не вытрымала цікаўнасці ката ў ХХІ ст. І ката мастачцы таксама шкада – ён можа быць раздущаны той самай вазай дынастыі Мін, калі яна ўсё-ткі ўпадзе на ўсюдысную істоту. А рызыка гэтай падзеі вялікая, бо кот намаляваны ў момант палёту з каштоўнай вазай, прычым дагары дапамі. У гэты раз яму не наканавана прызямліцца на лапы, а далей мастачка пакідае простор для глядацкай фантазіі. І тут можна ўбачыць своеасаблівы наёмк на найбліжэйшую будучыню ката – разам з разбітай вазай, магчымы, закончацца дзеяніць каціных жыццяў, традыцыйна прыпісваних гэтым жывёлам. Іх заканчэнне можа наступіць і з прычыны падзення вазы, і ў выніку дзеянняў гаспадыні, якая засталася без улюблёнага прадмета інтэр'ера. Усё залежыць ад таго, з якой унутранай інтанцыяй прачытаць назvu карціны. А ў кітайскай мове, якая з'яўляецца танальнай, ад інтанцыі залежыць сэнс іерогліфа і, адпаведна, сэнс вербальнага паведамлення. Такім чынам, глядацкае дамысліванне выяўленай на карціне імклівай

падзеі Л. Шчамялёва звязвае і з асабістым вопытам зносін са свойскімі жывёламі ў рээцыпента, і з інтанцыяй, ад якой разрастается сэнсавая множнасць назвы.

У вобразна-сэнсавай просторы карціны "Сцеражыся!" (2016) мастачка зноў звяртаецца непасрэдна да досведу гледачоў у зносінах з жывёламі. Глядзіш паглыбляеца ў простору штодзённасці і бачыць звычайную карцінку – падрыхтоўку да купання ўлюблёнца ў ванным пакоі. Праз назvu палатна – "Сцеражыся!" – паказана супадзенне думак і далейшых намераў ката і яго гаспадыні, аднак унутраны сэнсавы змест слова *сцеражыся* па-рознаму разумеецца персанажамі твора. Гаспадыня, жадаючы памыць ката, надзела акуляры, пальчаткі, фартух, каб абараніць сябе ад кіпцюроў гадаванца; яна таксама ўсё падрыхтавала для хуткасці воднай працэдуры, якую так не любяць гэтыя істоты. У яе разуменні "сцеражыся!" – крыху кплівы і адначасова паблажліва-папераджальны зварот да ката, які ў прынцыпе не жадае трапіць у напоўненую водой ванну. У разуменні ката "сцеражыся!" азначае жорсткае і адчайнае супраціўленне намерам гаспадыні. Адчайнасць яго супраціўлення мастачка падкрэслівае шляхам перабольшанай выявы выпушчаных кіпцюроў ката (адсылка да інсітнага мастацтва), і менавіта гэты сэнсавы акцэнт стварае "дыялог" паміж карцінай і гледачом. Захапляльны і напружаны сюжэт "трэйлера", які разгортваецца ў хатній просторы, раскрываеца аўтарам з дзвюх прынцыпова розных пазіцый – чалавека і яго выхаванца. А барацьба паміж імі працягваеца і абвастраеца ўжо ва ўяўленні гледача, які праз назvu карціны дадумвае працят гэтага вельмі дынамічнага жыццёвага і жывапіснага моманту ў гумарыстычным ключы.

Яшчэ адным яркім прыкладам узаемапранікнення жывапісу і музыкі на аснове прынцыпу сімультанныасці з'яўляецца карціна "Палёт чмяля". Гэтая шараговая падзея – палёт чмяля за акном – нечакана суправаджаеца скачком ката, які вырашыў паляваць на чмяля. Тры своеасаблівія ўдзельнікі здарэння – чмель, кот і кветка – пазначаны мастачкай яркімі акцэнтамі жоўтага колеру. Чмель намаляваны паласатым жоўта-чорным авалам з чатырма белымі крылцамі, што нагадваюць лапкі (адсылка да прымітывізму). Шэры кот, які вылятае ў фортуку ўслед за чмялём, магнетызуе кузурку шырока адкрытымі жоўтымі вачыма, яшчэ не ўсведамляючы наступстваў свайго учынку. На акне нерухомай застаецца толькі сціплая кветка ў жоўтым вазоне. Маўклівая расліна, як спакойны каментатар, транслюе сваім выглядам, што ў прыродзе ўсё мае пэўнае прызначэнне: чмель – лётаць, кот – паляваць, кветка – расці, а мастачка (вачыма якой глядзіш "бачыць" эпізод

з паўсядзённага жыцця) – назіраць і пераасэнсоўваць убачанае сродкамі выяўленчага мастацтва. Назва карціны – “Палёт чмияля” – нагадвае нам пра аднайменны твор рускага кампазітара М. Рымскага-Корсакава і дазвале выказаць згадку пра яго гучанне дзесяці ў фонасфери пакоя, што канчатковая дапоўніла і абагульніла падзею ў вачах мастачкі. “Палётам чмияля” Л. Шчамялёва яскрава ілюструе канцепцыю wide-aware (“быць напагатове”), да якой звяртаюцца А. Шуц, Т. Лукман, П. Бергер, кожучы пра будзённую напружанаасць чалавека, гатовага да раптоўнай падзеянаасці ў паўсядзённым жыцці.

Асэнсоўваючы штодзённасць на прыкладах жывапісных твораў Л. Шчамялёвой і выкарыстоўваючы для іх аналізу міждысцыплінарны падыход, можна выказаць меркаванне, што ў гэтых працах мастацка паказвае новыя ўзоры ўзбагачэння вобразна-сімвалічнага ладу сучаснага мастацтва. Глядач, лёгка “прачытаючы” іншасказанні мастацкага тэксту праз дваістасць назваў карцін Л. Шчамялёвой, уключаеца ў нескладаныя працэсы расшыфроўкі вобразна-сэнсавых кантэкстаў сучаснага жывапісу. Іх хуткаму “счытванню” спрыяе дзейны лакальны прыём – стылізацыя пад прымітыў (псеўданайі). Зварот да яго ў некаторых працах можа быць вытлумачаны імкненнем падкрэсліць прастату мастацкага выказвання, звязанага з творчым асэнсаваннем прасторы штодзённасці [7]. Аднак змястоўнасць выяўленага на карцінах і смеласць мастацкіх рашэнняў паказваюць гледачу наяўнасць прафесійнай адукцыі ў аўтара гэтых жывапісных палотнаў. На думку А. Пятрова, наіўнае мастацтва цалкам паспяхова “перакідае мост” да высокага мастацтва [6]. Многія працы С. Заграеўскага (Расія), С. Фэлтана (ЗША), Ж. дэ Балінкура (Францыя) выкананы ў духу неапрымітыўму, карціны прафесіяналаў, стылізаваныя “пад наїў”, паспяхова прадаюцца ў мастацкіх галерэях, таму што гледачу яны зразумелыя, а значыць, запатрабаваныя.

Зварот сучасных мастакоў да наіўнага парайональны з цікавасцю прафесійных музыкантаў да джазу. Менавіта музыканты-професіяналы змаглі раскрыць феномен джазавай імправізацыі з пазіцый тэорый музыкі, зафіксаваўшы творчыя эксперыменты цемнаскурых джазмэнаў-самавукаў пры дапамозе нотнага тэксту, які можна тыражаваць друкаваным спосабам. Неўзабаве з джазавымі імправізацыямі можна было пазнаёміцца не толькі праз гукупіс, але і шляхам разбору нотнага тэксту найбольш папулярных твораў у гістарычна апрабаваным спосабе перадачы музычнай думкі. Так джаз зрабіўся паспяховым камерцыйным праектам масавага музычнага мастацтва, прычым настолькі знакавым, што яго началі называць “трэцім пластом” культуры. Цалкам магчыма, што



Людміла Шчамялёва. *Палёт чмияля*. 2014 г. Палатно, алей.
Карцінная галерэя “Беларт”.

неапрымітыўізм можа стаць новай вобразна-выразнай мовай сучаснага мастацтва, парайональной па значэнні з “адкрыццём” джазу ў ХХ ст.

Пераклад з рускай мовы.

Спіс літаратуры

1. Лелеко, В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре / В. Д. Лелеко. – СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та культуры и искусств, 2002. – 320 с.
2. Свирида, И. И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в.: очерки / И. И. Свирида. – М. : ОГИ, 1999. – 360 с.
3. Старцева, Л. А. Отражение эстетики повседневности в творческом наследии голландских художниц XVII века / Л. А. Старцева // Вестн. молодеж. науч. о-ва. – 2005. – № 1 (22). – С. 74 – 76.
4. Даниэль, С. М. Искусство видеть / С. М. Даниэль. – Л. : Искусство, 1990. – 150 с.
5. Фридлендер, М. Об искусстве и знаточестве / М. Фридлендер ; пер с нем. М. Ю. Кореневой ; под ред. А. Г. Наследникова. – СПб. : Наследник, 2001. – 205 с.
6. Петров, М. А. Симультанность в искусстве: культурные смыслы и парадоксы / М. А. Петров. – М. : Индрик, 2010. – 200 с.
7. Шкор, Л. А. Художественное творчество женщин в европейском искусстве XIV – первой половины XIX вв.: (на материале живописи и музыки) / Л. А. Шкор. – Минск: Энциклопедикс, 2014. – 132 с.

Лідзія ШКОР,
кандыдат мастацтвазнаўства.

Артыкул паступіў у рэдакцыю 2 лістапада 2018 г.